

Запрашаем наведаць 21 верасня 2024 г. Дзень працоўнага выхавання і прафесійнай арыентацыі

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Экскурсія-назіранне "Спасибо, осень, за щедроты, спасибо людям за работу"	9.00 - 9.45	аг.Харава Кабінет №11	Чабацько С.С.
Конкурс малюнкаў "Прафесіі сельскай гаспадаркі"	9.55 - 10.40	Кабінет №9	Грыгор'ева В.В.
Лёгкаатлетычны крос "Залатая міля"	10.50 - 11.35	Стадыён/Спа ртыўная зала	Ануфрыенка В.М.
Турыстычны паход "Добры дзень, Ясельда!"	11.45 - 12.30	аг.Харава	Скобля Ю.М.
5 - 8 класы			
Экскурсія-назіранне "Спасибо, осень, за щедроты, спасибо людям за работу"	9.00 - 9.45	аг.Харава Кабінет №11	Чабацько С.С.
Конкурс малюнкаў "Прафесіі сельскай гаспадаркі"	9.55 - 10.40	Кабінет №9	Грыгор'ева В.В.
Лёгкаатлетычны крос "Залатая міля"	10.50 - 11.35	Стадыён/Спа ртыўная зала	Ануфрыенка В.М.
Інтэрактыўны занятак "Паспяхова формула выбару прафесіі"	11.45 - 12.30	Кабінет №11	Імховік Н.А.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатыўных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 10.40	***	***
Інтэрактыўны занятак "Паспяхова формула выбару прафесіі"	11.45 - 12.30	Кабінет №11	Імховік Н.А.
5 - 11 класы			
Рэспубліканскі турнір "Кубак адзінства"	13.00 -17.00	в.Клятное	Марчык Т.П. Кніга А.У.
Экскурсія ў "Музей-сядзібу "Пружанскі палацык" на выставу старажытных карт карт, прымеркаваную да 70-годдзя Беларускага геаграфічнага грамадства	10.00	г.Пружаны	Чабацько С.С. Скобля Ю.М.